

У суд Бераставіцкага раёна
Гродзенскай вобласці

Ісцец: Диллен Анастасія Іванаўна,
06.10.1989 года нараджэння,
пражывае: г.п.Бераставіца, вул.Анохіна,
д.7, знаходзіцца ў водпуску па
доглядзе за дзіцём да дасягнення ім
узросту трох гадоў(асабісты нумар
пашпарта, кім і калі выдадзены)

Адказчык: Диллен Уладзімір Казіміравіч,
16.02.1985 года нараджэння, пражывае
г.Гародня, вул.Леніна, 5 комн.214,
працуе ААТ «Гродзенскі
мясакамбінат» наладчык, (асабісты
нумар пашпарта, кім і калі выдадзены)

ІСКАВАЯ ЗАЯВА

аб спагнанні аліментаў на дзіця і ўтрыманне жонкі

06 ліпеня 2009 года я ўступіла ў шлюб з Диллен В.К. 24 кастрычніка 2014 года ў нас нарадзіўся сын Дзмітрый, які знаходзіцца на маім утрыманні.

На працягу працяглага часу муж аб дзіцяці не клапаціцца, матэрыяльнай дапамогі не аказвае. Сама знаходжуся ў водпуску па доглядзе за дзіцём да дасягнення 3-х гадоў. Сродкаў на жыццё і ўтрыманне дзіцяці не хапае.

Муж другіх дзяцей не мае. Вылічэнняў з яго заробку па выканаўчых дакументах не праводзіцца.

У адпаведнасці з артыкуламі 29, 91, 92 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб шлюбе і сям'і і кіруючыся артыкулам 6 Грамадзянскага працэсуальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь,

ПРАШУ:

Спагнаць з Диллен Уладзімір Казіміравіча, 16.02.1985 года нараджэнні, ураджэнца г.Гародня ў маю карысць аліменты на змест сына Дзмітрыя, 24 кастрычніка 2014 года нараджэння, у памеры 25 працэнтаў* заробку і (або) іншага даходу штомесяц, але не менш 50 працэнтаў бюджэту пражытачнага мінімуму ў сярэднім для насельніцтва, пачынаючы са спагнання аліментаў з дня падачы заявы і да паўналецця сына.

Спагнаць з Диллен Уладзімір Казіміравіча, 16.02.1985 года нараджэнні, ураджэнца г.Гародня на маю карысць штомесяц на маё ўтрыманне 6 базавых велічынь, устаноўленых на момант выплаты, да выканання сыну трох гадоў, т.е. да 25 кастрычніка 2017 года.

Дадатак:

- 1) копія пасведчання аб заключэнні шлюбу;
- 2) копіі пасведчанняў аб нараджэнні дзіцяці;
- 3) даведка аб складзе сям'і;

- 4) даведка аб знаходжанні ў водпуску па доглядзе за дзіцём;
- 5) даведка аб заробку**
- 6) копія іскавай заявы.

Дата

Подпіс

*У адпаведнасці з часткай 1 артыкула 92 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб шлюбе і сям'і «аліменты на непаўналетніх дзяцей з іх бацькаў пры адсутнасці Пагаднення аб дзеях, Пагаднення аб выплаце аліментаў, а таксама калі памер аліментаў не вызначаны Шлюбным дагаворам, спаганяюцца ў наступных памерах: на адно дзіця – 25 працэнтаў, на двух дзяцей – 33 працэнта, на трох і болей дзяцей – 50 працэнтаў заробку і (або) іншага даходу бацькаў у месяц. Пры гэтым для працаздольных бацькаў мінімальны памер аліментаў у месяц павінен складаць не менш 50 працэнтаў на адно дзіця, 75 працэнтаў – на двух дзяцей, 100 працэнтаў – на трох і болей дзяцей бюджэту пражытачнага мінімуму ў сярэднім на душу насельніцтва.»

**У даведцы ўказваецца памер заробку за перыяд 12 месяцаў на дату звароту ў суд за вылікам падаходнага падатку